

# БЮЛЕТЭНЬ

Цэнтральнага Праўленья  
Прафэсыяльнага Саюзу  
сельска-гаспадарчых  
і лясных рабочых Б.С.С.Р.

г. Менск, Пляц Волі  
Дом Працы

Тэлефон:  
Старшыні ЦП № 4-08.  
Агульны № 65.

ВЫХОДЗІЦЬ ДВА РАЗЫ ў МЕСЯЦ

(Галоўныя пастановы Прэзыдыуму, дырэктывы Цэнтральнага Праўленья  
інфармацыя, адказы на запытаньні).

№ 6 (24)

15-га КРАСАВІКА 1929 году

№ 6 (24)

## З Ь М Е С Т.

### А. Пастановы Прэзыдыуму ЦП Саюзу.

1. Аб аказаньні садзейнічання партыйным арганізацыям у рабоце па ўцягненьню Сельгаслесрабочых у шэрагі КП(б)Б.
2. Аб вылучэньні Сельгаслесрабочых у саюзныя, савецкія і гаспадарчыя ўстановы.
3. Аб мерапрыемствах па пасылцы Сельгаслесрабочых у навучальныя ўстановы ў 1929 г.
4. Аб масавай культурна-асветнай рабоце саюзу ў летні пэрыяд.
5. Аб арганізацыі курортна-санаторнага лячэньня, дзіцячых ясьляў і пляцовак і адпачынку членаў саюзу.
6. Аб палепшаньні фінансавай работы і фінсправаздачнасьці.

### Б. Дырэктывы ЦП

1. Аб сьвяткаваньні 1-га мая.
2. Аб скарыстаньні на прафпрацы скончыўшых прафкурсы і быўшых раённых прафработнікаў.

### А. Пастановы Прэзыдыуму ЦП.

(Праатакол № 8 ад 3-го красавіка 1929 г.).

Прэзыдыум ЦП саюзу Сельгаслесрабочых, кіруючыся асноўнымі плянавымі заданьнямі саюзу: а) „даць 3000 батракоў і сельгаслесрабочых у шэрагі партыі“, б) „вылучыць 3000 батракоў, сельгаслесрабочых і спэцыялістых на кіруючую і адказную тэхнічную работу ў прафсаюзныя, савецкія і гаспадарчыя ўстановы“, в) „падрыхтаваць і паслаць у навучальныя ўстановы ў 1929 г. 1000 батракоў, сельгаслесрабочых і іх дзяцей“, г) „узмацніць масавую культурна-асветную работу ў летні пэрыяд сярод сельгаслесрабочых, батрацтва, сэзоннікаў і спэцыялістых, прасунуць у гушчу іх спорт і ваенізацыю“, 9) „арганізаваць 35 дзіцячых ясьляў і 50 пляцовак, паслаць на курорты і ў санаторыі 150 чал. і ў дамы адпачынку 1000 чал.“, е) „узмацніць грашовую базу саюзу, якая зьяўляецца адзіным з асноўных стымуляў поўнага выкананьня саюзам яго пляна па ўсім галінам прафсаюзнай працы, з папярэднім абгаварэньнем гэтых

мерапрыемствшэрагам калектываў членаў саюзу Гомельшчыны, 3-га красавіка г/г. на сваём пасяджэньні пастанавіў:

1. Па пытаньні „Аб аказаньні садзейнічання партыйным арганізацыям у рабоце па ўцягненьню сельгаслесрабочых у шэрагі КП(б)Б“.

Кіруючая роля сельска-гаспадарчага пралетарыяту ў адносіне да сялянства, узмацненьне ўплыву саюзу ў грамадзка-палітычнай рабоце і жыцьці вёскі, хутчэйшая сацыялістычная перабудова вёскі, залежаць ад партасяродку ў складзе н/саюзу. Для гэтага патрэбна ўсім саюзным арганізацыям, усяму саюзнаму актыву праводзіць сыстэматычную работу па аказаньню садзейнічання партыйным арганізацыям у рабоце па ўцягненьню сельгаслесрабочых у шэрагі КП(б)Б, шляхам правядзеньня наступных мерапрыемстваў:

1) Выявіць вытрыманых таварышоў, прайшоўшых школу грамадзкае работы

ў прафсаюзе і ў грамадзкіх арганізацыях на вёсцы, а таксама рабочых сьвядома працуючых на вытворчасці, сапраўдна пралетарскага паходжаньня.

2) Прыблізіць гэтых рабочых і батракоў да партыйных арганізацый, шляхам складаньня ўмоў, каб яны маглі наведваць адчыненыя сходы парт'ячэяк і партшколы, працуючыя на вёсцы і ў мястэчках.

3) У тых мясцох, дзе няма партарганізацый, арганізаваць пры рабачкомах і сельрабачкомах прафпалітгурткі падвышанага тыпу, у праграму работы якіх уключыць пытаньні партыйнага будаўніцтва, вывучэньне пастаноў партыйных зьездаў і пленумаў. Для кіраўніцтва работаю гэтых гурткоў рабачкомы павінны запрасіць кіраўнікоў ад бліжэйшых партыйных ячэяк.

4) У праграмах курсаў прафактыву пашырыць разьдзел пра палітыку і ролю партыі, асаблівую ўвагу зьвярнуўшы на прапрацоўку пастаноў апошніх зьездаў і пленумаў УсеКП(б) і КП(б)Б і на вывучэньне курсантамі палітыкі партыі на вёсцы.

5) Асаблівую ўвагу ўдзяліць на выяўленьне і выхаваньне сельгасработніц і батрачак, якія могуць быць прыняты ў шэрагі партыі, і на ахоп іх паказальнымі формамі палітвучобы, маючы на ўвазе, што найлепшаю падрыхтоўкю сельгасработніц і батрачак да ўступленьня ў шэрагі партыі зьяўляецца рашучае прыцягненьне іх да актыўнае прафсаюзнае і грамадзкае работы.

6) Усю культурна-выхаваўчую работу сярод актыву сельгаслесрабочых, работніц, батракоў і батрачак падпарадкаваць к задачы клясавага выхаваньня іх у напямку падрыхтоўкі да ўступленьня ў шэрагі партыі.

7) Асноўным абавязкам кіруючых саюзных работнікаў і раённых інструктараў пры наведваньні нізавых саюзных арганізацый павінна быць арганізацыя работы па клясаваму выхаваньню сельгаслесрабочых і прафактыву, а таксама практычная дапамога рабачкомам у гэтай рабоце.

8) Даручыць Культаддзелу ЦП распрацаваць праграму для падвышаных прафпалітгурткоў. Рэдакцыі газэты „Бе-

ларускі Батрак“ арганізаваць мэтадычную дапамогу гэтым гурткам, зьмяшчаць на старонках газэты тэзісы для правядзеньня гутарак, больш асьвятляць партыйнае жыцьцё, а таксама групуваць увагу сельгаслесрабочых, работніц, батракоў і батрачак навакол работы партыі і неабходнасьці яе ўзмацненьня, шляхам папаўненьня новымі пралетарскімі кадрамі.

9) Усім саюзным ворганам прыняць меры да шырокага распаўсюджваньня сярод актыву і наогул членаў саюзу газэты ЦК КП(б)Б „Зьвязда“ і часопісі „Работніца і Сялянка“.

**2. Па пытаньні „Аб практычных мерапрыёмствах па вылучэньню сельгаслесрабочых у саюзныя, савецкія і гаспадарчыя ўстановы“.**

Ажыцьцяўленьне пастаўленых партыяй і ўрадам задач перад н/саюзам па перабудове сельскай і лясной гаспадаркі на новых сацыялістычных падставах, на базе навукі і тэхнікі, патрабуе ад нашага саюзу самага ўважлівага, самага адказнага падыходу да падбору на савецкую, прафсаюзную і гаспадарчую кіруючую і адказную тэхнічную работу сапраўдных, актыўных і сумленных савецкіх працаўнікоў, адданных справе сацыялістычнага будаўніцтва.

IX ты зьезд н/саюзу, улічваючы гэта, вынес пастанову аб вылучэньні на працягу 1929 г. на савецкую, прафсаюзную і гаспадарчую работу 3000 чал. ЦП Саюзу ў ажыцьцяўленьне пастановы Зьезду намеціла разам з савецкімі і гаспадарчымі ўстановамі наступную колькасьць пасад для замяшчэньня іх вылучэнцамі:

**1-я група пасад, на якія вылучаюцца выключна рабочыя ад вытворчасці, рабочыя савгасаў, батракі, ляснікі, лесарубы, адзінкі, сплаўшчыкі і г. д.**

**а) Савецкі апарат**

	чал.
1) У сельсав. на платн. працу	250
2) У РВК	50
3) У АкрВК	8
4) У ЦВК і СНК	1
5) У раённыя к-ты сялянскай узаёмадапамогі	30
6) У вясков. к-ты ўзаёмадап.	300

639

**б) Адміністрацыйна-гаспадарчая праца.** чал.

1) У Цэнтральныя ўстановы ў Маскву . . . . .	10
2) АКРЗА нам.заг. на платную працу . . . . .	8
3) Наркамзем і яго цэнтральныя ворганы на платн. працу . . . . .	10
4) Белсельтрэст — кіраўнікам савгасаў . . . . .	40
5) Белсельтрэст — старшымі рабочымі савгасаў . . . . .	60
6) Лесзаг—дзiesiąтнікамі і заг. складамі . . . . .	100
7) Лесбел—дзiesiąтнікамі, прыёмшч. і заг. складаў . . . . .	325
8, Заход. чыгункі — дзiesiąтнікамі прыёмшчыкамі . . . . .	35
9) Мэліарацыйныя тарпяныя работы—дзiesiąтнікамі . . . . .	25
10) У лясніцтвах—аб'ездчыкамі і культурнаглядчыкамі . . . . .	270
11) Па Лесзагу—майстраў па падсочцы . . . . .	60
12) Раённых упаўнаважаных сацстраху . . . . .	25
	<hr/>
	968

**в) Сельска-гаспадарчая каапэрацыя.** чал.

1) Вылучыць пры перавыборах у члены праўленьня на платную работу . . . . .	200
2) У акруговы апарат с.-г. каапэрацыі . . . . .	20
3) У Калгассаюз і Садсаюз . . . . .	80
4) У спажывецкую каапэрац. . . . .	200
	<hr/>
	500

**г) Па лініі саюзу.** чал.

1) Старшынямі сельрабачкомай . . . . .	100
2) Старшынямі рабачкомаў савгасаў . . . . .	100
3) Раённымі інструктарамі . . . . .	100
4) У ЦП саюзу . . . . .	5
	<hr/>
	305

Разам . . . . . 2412

**2-ая група пасад, на якія вылучаюцца спецыялісты:** чал.

**а) Спецыялістых на адказную працу ў цэнтр. установы НКЗ** . 20

**б) Сельска-Гаспадарчая Група** чал.

1) Райаграномаў . . . . .	50
2) Райзоотэхнікаў . . . . .	30
3) Акруговых аграномаў . . . . .	5
4) Акруговых поляводаў . . . . .	4
5) Акруговых жывёлаводаў . . . . .	3
6) Акруговых садаводаў . . . . .	3
7) Акруговых семянаводаў . . . . .	4
8) Спецыялістых па жывёлагадоўлі ў с. г. установах . . . . .	8
9) Спецыялістых па жывёлагадоўлі ў цэнтр. установах . . . . .	4
10) Працаўнікоў па калгаснаму будаўніцтву і куст. агран. . . . .	60
11) Працаўнікоў па калгаснаму будаўніцтву у цэнтр. устан. . . . .	16
12) Працаўнікоў па калгаснаму будаўніцтву ў акругах . . . . .	12
13) Кіраўнікоў савгасаў і іх намесьнікаў . . . . .	50
14) Працаўнікоў рыбных гаспадарак . . . . .	12
15) Насеннаводаў у цэнтральных установах . . . . .	4
16) Працаўнікоў у кантрольна-насенных установах . . . . .	12
17) Кіраўнікоў кантрольна-насенных станцый і бюро . . . . .	3
18) Спецыялістых у дасьледчых установах . . . . .	15
	<hr/>
	285

**в) Земляўпарадкаваўчая Група** чал.

1) Упаўнаважаныя па калфондах . . . . .	1
2) Інспэктараў-рэвізораў Земгрупы . . . . .	2
3) Інспэктараў-земляўпарадкавацеляў АКРЗА . . . . .	4
4) Інспэктараў па зем. рэгістрацыі АКРЗА . . . . .	5
5) Інструктараў-рэвіз. АКРЗА . . . . .	5
6) Старшых вытворцаў работ . . . . .	20
7) Вытворцаў работ . . . . .	30
8) Земляўпарадкавацеляў . . . . .	100
9) Раённых земляўпарадкавац. . . . .	51
	<hr/>
	218

г) Мэліарацыйная Група	
	чал.
1) Інспэктараў-рэвізораў па гідратэхніцы . . . . .	10
2) Ст. вытворцаў гідратэхнічных работ . . . . .	8
3) Нач. вышукальн. партый . . . . .	5
4) Вытворцаў гідратэхнічных работ . . . . .	10
5) Загадчык. апорнымі пункт. . . . .	5
6) Культуртэхнікаў 1 разр. . . . .	15
7) Тарпмайстараў . . . . .	10
8) Гідратэхнікаў . . . . .	20
9) Культуртэхнікаў 2 разр. . . . .	25
10) Пам. тарпмайстара . . . . .	30
	<hr/>
	138

д) Лясная група	
	чал.
1) Ляснічых . . . . .	50
2) Акруговых лесаводаў . . . . .	8
3) Інспэктараў-рэвізораў . . . . .	16
4) Акр. інспэк. па Лесзагу . . . . .	8
5) Акр. лесамэліарэтарай . . . . .	6
6) Лесаводаў па лясох мясацовага значэння . . . . .	4
7) Інспэкт. Лясной Групы . . . . .	4
8) Дакладчыкаў па лесаўпарадкаваньню . . . . .	2
9) Вуч. інспэктараў лесаўпарадкаваньня . . . . .	4
10) Таксатараў . . . . .	80
11) Заг. лесаўпарадкаваўчых партый . . . . .	25
12) Прарабаў лесанарыхтоўчых арганізацый . . . . .	50
	<hr/>
	257
Усяго . . . . .	918

Вылучэнне на пералічаныя пасады вытвараецца наступным парадкам:

#### Па лініі рабочых з вытворчасці

Упаўнаважаныя Менскай акругі, Акруговыя Аддзяленні саюзу і рабачкомы намячаюць кандыдатаў у вылучэнцы, узгадняюць дзелавую ацэнку кандыдата з гаспадарчымі ворганамі, ставяць на абгаварэнне агульнага сходу рабочых і, калі на сходзе ня было заяўлена матываў да адводу кандыдатуры, вылучаемы заносіцца ў сьпіс па далучаемай форме ў рэзэрў на вылучэнне, пасля чаго сьпіс накіроўваецца ў ЦП саюзу. Сьпіс рэзэрву ЦП саюзу разглядае і выносіць сваю

пастанову адносна той ці іншай асобы. Пасля зацьверджання на вылучэнне ў ЦП саюзу, складаецца асобная картка кандыдатаў на вылучэнне ў 3-х паасобніках, з якіх адзін паасобнік застаецца ў ЦП, другі накіроўваецца ў Акруговае Аддзяленне саюзу і трэці ў тым рабачкоме, дзе пачыналася вылучэнне.

#### Па лініі спецыялістых

Акруговыя Аддзяленні, а для Менскай акругі ЦП саюзу сумесна з сэкцыямі спецыялістых, намячаюць спецыялістых у рэзэрў на вылучэнне, узгадняюць з гаспадарчымі ворганамі, абгаварваюць на агульных сходах спецыялістых і, калі супроць намечаных кандыдатур ня будзе заяўлена матываў да адводу, то яны заносяцца ў сьпіс рэзэрву на вылучэнне. Сьпіскі рэзэрву на вылучэнне накіроўваюцца ў ЦП, дзе разглядаюцца ЦБ сэкцыяй і Прэзыдыумам ЦП саюзу і зацьверджаюцца, пасля чаго зацьверджаныя кандыдатуры заносяцца ў асобныя карткі кандыдатаў на вылучэнне.

Усе назначэнні на слабодныя вакансіі, пасля звальнення ці перамяшчэння працаўнікоў, альбо на адчыненыя новыя пасады па сельскай і лясной гаспадарцы НКЗ, лесанарыхтоўчых арганізацый і інш., павінны праводзіцца выключна з рэзэрву вылучэнцаў, для чаго ўсе гаспадарчыя ўстановы павінны свае часова паведамляць саюзныя ворганы, на вучоце якіх знаходзяцца кандыдаты да вылучэння, аб слабодных вакансіях.

Пасля прызначэння з рэзэрву вылучэнцаў на пасады, яны пераводзяцца з рэзэрву ў вылучэнцы, аб чым Акрадзяленне саюзу паведамляе ЦП і апошняе залічае іх на асобны вучот вылучэнцаў і заносіць у асобныя вучотныя карткі вылучэнцаў, з якіх адзін паасобнік застаецца ў ЦП саюзу, другі накіроўваецца ў Акраддзяленне, а трэці выдаецца на рукі вылучэнцу.

Ніякія звальненні і перамяшчэнні вылучэнцаў ня могуць утварацца гаспадарчымі ворганамі без папярэдняга ўзгаднення з ЦП саюзу.

Пры вылучэнні рабочых ад вытворчасці трэба ўлічваць вытворчую здольнасць, партыйнасць, прафработу, актыўнасць, культпрацу і іншыя якасныя бакі.

Пры вылучэнні спецыялістых трэба кіравацца агульнай устаноўкай на добрых сумленых савецкіх працаўнікоў, улічваючы вытворчую здольнасць таго ці іншага спецыялістага, дастатковы запас сапраўдных, а ня толькі дыплёмных, тэхнічных ведаў, грамадзкасьць і ўменьне праводзіць палітыку партыі і савецкай улады ў штодзённай сваей працы.

Справе вылучэння ЦП саюзу надае вялікае значэнне і па гэтаму прапануе Акруговым Адрдзяленьням саюзу, сэкцыям спецыялістых і рабачкомам аднесьціся з вялікай уважлівасьцю да вылучэння і памятаць, што за ўсе недарэчнасьці па вылучэнню адказнасьць будзе ўскладацца на саюз.

### 3. Па пытанні „Аб мерапрыемствах на пасылцы сельгаслесрабочых у навучальныя ўстановы“.

Зьдвіг, дзякуючы правідловай устаноўцы саюзу ў мінулым годзе, па пасылцы сельгаслесрабочых і асабліва батрацтва ў навучальныя ўстановы — саюзам зроблен.

1) Канстатаваць, што дзякуючы правідловай устаноўцы саюзу ў мінулым 1928 г. удалося зрабіць значны зьдвіг у пытанні прасоўваньня сельгаслесрабочых і асабліва батрацтва ў навучальныя ўстановы.

2) Праведзены шэраг практычных мерапрыемстваў, як та: курсы па падрыхтоўцы батрацтва ў рабфакі на 60 чал., падрыхтоўка сельгаслесрабочых і батрацтва за сродкі культфонду райкомаў 150 чал., арганізацыя гурткоў па самападрыхтоўцы пры нізовых ячэйках саюзу і інш. культурнаасветныя мерапрыемствы, далі магчымасьць значна паменшыць 0/0 адсеіваньня сельгаслесрабочых і батрацтва за непадрыхтаванасьцю пры паступленьні ў навучальныя ўстановы і ў прыватнасьці ў рабфакі. У выніку чаго ў навучальныя ўстановы ў 1928 г. сельгаслесрабочых і батрацтва паслана:

- а) Рабфакі. . . — 118 чал., з іх батракоў — 76 чал.
- б) Тэхнікумы. . — 63 „ „ — „ — „ — 19 „
- в) інш. ніжэйшыя і сярэдн. школы. — 132 „ „ — „ — „ — 31 „
- г) ВНУ. . . — 74 „ „ — „ — „ —

Мала яшчэ прасунута батрацтва і сельгаслесрабочых у вайсковыя школы і розныя другія сярэднія і ніжэйшыя

навучальныя ўстановы. Пытанню — каго трэба падрыхтаваць і паслаць вучыцца ў першую чаргу, ворганамі саюзу на мясцох не звернута ўвагі.

3) Як адмоўныя бакі ў гэтай працы саюзу адзначыць:

а) Недастатковы ўдзел з боку Культадзелу ЦП і Акраддзяленьняў у камплектаваньні сельгаслесрабочымі і батрацтвам розных існуючых на абшары БССР навучальных устаноў як: вайсковая школа, прафтэхнічная Лясная Школа, школы сялянскай моладзі, школы фабзавуча, сялянскі рабфак, рыбаходная школа і інш. і розныя доўга і кароткатэрміновыя курсы, а таксама недастатковае азнаёмленьне шырокіх мас чл. саюзу і батрацтва з праграмамі і правіламі прыёму ў іх.

б) Недастатковы мэтавы і адказы падыход Акраддзяленьняў, быўшых Райкомаў і нізовых ячэяк саюзу да пытаньня — каго з батракоў і сельгаслесрабочых трэба падрыхтоўваць за саюзныя сродкі і каго ў першую чаргу трэба пасылаць у тыю ці іншую школу. У зьвязку з чым належных груп з рабоча-батрацкай моладзі для падрыхтоўкі, а потым і пасылкі ў навучальныя ўстановы, сваёчасова намечана ня было, што ў практыцы дало такія вынікі, як: спазьненне таварышоў на прыёмовыя іспыты ў школы і на курсы, вызаў іх тэлеграмамі, камандыраваньне на падрыхтоўчыя курсы рабфаку замест малапісьменных батракоў — скончаўшых 7-мі годкі, рабочых савгасаў і адз ночак, якіх трэба рыхтаваць на месцы, незаханьне правілаў па працоўнаму і саюзнаму стажу, камандыраваньне на падрыхтоўчыя курсы рабфаку сезонных батракоў, зьвязаных з гаспадаркай бацькоў і інш.

в) Адсутнасьць належнай сувязі КА ЦП з рэдакцыяй газэты „Батрак“, прадстаўляючай актыўным рабкорам і баткорам газэты камандыроўкі ў рабфакі РСФСР, у сувязі з чым мелі месца такія ненармальныя зьявішчы, як прадстаўленьне аднаму і таму жа члену саюзу 2 х камандыровак, адсутнасьць дапамогі саюзу па падрыхтоўцы атрымаўшаму камандыроўку, вялікі 0/0 непаступіўшых за непадрыхтаванасьцю, спазьненьні, ненармальнасьці ў забясьпячэньні камандыраваных сродкамі на праезд і г. д.

У мэтах недапушчэння меўшых месца хваравітых з'явішч па пасылцы сельгаслесрабочых і батрацтва ў навучальныя ўстановы ў 1928 г. і выканання плянавага задання саюзу: — „падрыхтаваць і паслаць ў навучальныя ўстановы ў 1929 г. 1000 сельгаслесрабочых і батракоў“, Прэзыдыум ЦП саюзу пастанаўляе:

Плянавае заданне саюзу — паслаць ў навучальныя ўстановы 1000 сельгаслесрабочых і батракоў — задача ўсяго саюзнага актыву — павінна быць поўнасьцю выканана.

1) Намечаных саюзам па пляну 1000 чалавек сельгаслесрабочых і батрацтва паслаць:

а) У рабфакі ня менш 180 чал., з іх батракоў і пастухоў 80 чал., рабочых савгасаў 30 чал., рабочых лясніцтва 20 чал., адзіночак 20 чал., рабочых мэлторпараспрацовак, лесарубаў і сплаўшчыкаў 30 чал.

б) У тэхнікумы сельгаслесрабочых і батракоў, скончыўшых школы сельгасвучу, школы сялянскай моладзі, 7-мі годкі і інш., дзяцей чл. саюзу і спэцыялістых ня менш 200 чал.

в) У вайсковыя школы 60 чал., з іх батракоў 30 чал., у школы сялянскай моладзі батракоў 50 чал., з іх 25 батрачак.

г) У школу сельгасвучу 50 чал., з іх 20 батракоў і батрачак.

д) У прафтэхнічную і лясную школу 50 чал., з іх 20 батракоў.

е) У школы фабзаввучу 100 чал. рабочых і работніц савгасаў.

ж) У школы рыбаводства 30 чал., з іх 15 батракоў і 15 батрачак.

з) У ВНУ ня менш як 200 чал., з ліку скончыўшых рабфакі, вячэрнія школы падвышанага тыпу, спэцыялістых з вытворчасці, дзяцей сельгаслесрабочых і спэцыялістых.

і) На розныя доўгатэрміновыя курсы 100 чал.

2) Пры падрыхтоўцы і пасылцы ў навучальныя ўстановы забяспечыць ня менш 25% месц для жанчын (батрачак, савгаскіх работніц, адзіночак і інш.).

3) Кожная нізовая ячэйка (рабачком, местачковы камітэт і інш.) павінна за сродкі культфонду падрыхтаваць па два, а больш буйныя нізовыя ячэйкі — па тры члены саюзу для паступлення ў

рабфак, вайсковую і інш. школу, практычна прыступіўшы да гэтай працы не пазней 1-га мая г.г., намеціўшы для падрыхтоўкі самых актыўных чл. саюзу з вытворчым стажам ня менш 3-х год і саюзным ня менш 1 года.

4) Прапусьціць праз арганізуемыя НКАсьветаі курсы па падрыхтоўцы ў рабфакі 60 чал., выключна з батракоў.

5) Падрыхтоўку і пасылку сельгаслесрабочых і батрацтва ў навучальныя ўстановы забяспечыць водпускам сродкаў з культфонду — па каштарысу ЦП 1500 руб., Акраддзяленьняў — ня менш 10% культфонду, што дасць 4200 руб. і нізовых ячэйкаў саюзу ад 18 да 20%, культфонду, што дасць 20000 руб., а разам 25.700 руб.

6) Культаддзелу ЦП да I/V праз НКАсьветы ўстанавіць — дзе і якія маюцца на Беларусі ніжэйшыя і сярэднія навучальныя ўстановы, дзе, калі і якія мяркуюцца быць адчынены курсы, праграмы іх і які лік будзе прымацца на першы курс, і шырока апавясьціць аб гэтым сельгаслесрабочых і батрацтва праз газэту „Бел. Батрак“.

7) Зьвязацца з рэдакцыяй газэты „Батрак“ і сваечасова ўстанавіць лік камандыровак, прадстаўленых рэдакцыяй для рабкораў і баткораў Беларусі, прыняўшы належныя меры па іх падрыхтоўцы і сваечасовым камандыраваньні на іспыты праз Акраддзяленьні саюзу.

8) Культаддзелу ЦП па Менакрузе і Акраддзяленьням саюзу прыняць усе меры і да 1-га мая забяспечыць усе нізовыя ячэйкі саюзу падручнікамі, дзе такіх яшчэ няма, для падрыхтоўкі ў аб'ёме 4-х груп сельскай школы.

9) Падрыхтоўку праводзіць там, дзе дазваляюць умовы, групуваю 4-5 чал., а дзе не дазваляюць умовы, — адзіночную, скарыстаўшы для гэтага, за ўзнагароду, настаўніцтва, спэцыялістых сельскай і лясной гаспадаркі, студэнтаў, прыехаўшых у вёску на вакацыі, і нагул добрапісьменны актыў з сельгаслесрабочых.

10) Упаўнаважанаму па Менакрузе і Акраддзяленьням сваечасова падрыхтаваць і распаўсюдзіць па нізовых ячэйках анкеты па формах, патрабуючыхся пры паступленьні ў тую ці іншую навучальную ўстанову.

11) Нізовым ячэйкам і рыхтуючымся ў навучальныя ўстановы сваечасова падрыхтаваць патрэбныя дакумэнты.

12) Сэкцыям спецыялістых таксама ўстанавіць кантынгэнт тых спецыялістых з ніжэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, якія жадаюць вучыцца і якіх у першую чаргу неабходна паслаць вучыцца, склаўшы для іх неабходныя ўмовы для падрыхтоўкі.

14) КА ЦП і Акраддзяленьням дабіцца прадстаўніцтва ад нашага саюзу ў прыёмных камісіях рабфакаў, тэхнікумаў і др. навучальных устаноў с.-г. напрамку, куды сельгаслесрабочыя і батрацтва ў большасці паступаюць.

14) КА ЦП, Акраддзяленьням і нізовым ячэйкам завесці строгі вучот усім падрыхтаваным і паступіўшым у навучальныя ўстановы па роду апошніх з тым, каб больш поўна ў канцы года падагуліць гэту галіну працы саюзу.

15) Райінструктары ЦП і Акраддзяленьні на мясцох павінны практычна дапамагчы нізовым ячэйкам саюзу арганізаваць падрыхтоўку і сумесна з рабкорамі і баткарамі высветліць гэту працу праз газэту „Бел. Батрак“.

#### 4. Па пытанні „Аб масавай культрабоце саюзу ў летні пэрыяд“.

1) Культурна-масаваю работу саюзу на летні пэрыяд практычна падпарадкаваць:

а) Узмацненню клясавай сьвядомасьці сельгаслесрабочых.

б) Падвышэньні вытворчае сьвядомасьці іх.

в) Пашырэньню фізвыхаваньня, спорту і ваенізацыі.

г) Сыстэматычнаму абслугоўваньню сельгаслесрабочых, батрацтва і сэзоннікаў вандроўным тэатрам, кіно і радыё.

д) Абслугоўваньню кніжкай і газэтай сэзоннікаў (сплаўшчыкаў, мэліарацыйных і тарпяных рабочых).

е) Падрыхтоўцы сельгаслесрабочых у навучальныя ўстановы.

2. Для поўнага і плянавага ажыццяўленьня асноўных відаў культмасавай работы саюзу, Прэзыдыум ЦП саюзу пастанаўляе практычна правесці наступныя мерапрыёмствы:

#### а) Па лініі клюбаў, чырвоных куткоў, дамоў батрака.

1) Усім нізовым ячэйкам саюзу культмасаваю працу, па магчымасьці, выносіць з сьцен клюбаў, чырвоных куткоў і дамоў батрака на адчыненае паветра.

2) Гуртковую працу такіх гурткоў, як: прафэсыянальныя, палітычныя, па зьнішчэньню няпісьменнасьці, літаратурныя і інш. скончыць да 15-га мая, падагуліўшы іх працу за зімовы пэрыяд.

3. На летні пэрыяд заставіць працаваць і арганізаваць наступныя гурткі: драматычны, харавы, фізвыхаваньня, радыё, вытворчы і па самападрыхтоўцы ў навучальныя ўстановы, праводзячы іх працу, галоўным чынам, на адчыненым паветры.

4. Рабачкомам, праўленьням клюбаў і культкамісіям падвойную ўвагу зьвярнуць на работу вытворчых гурткоў у напрамку арганізацыі экскурсій рабочых савгасаў на бліжэйшыя мэліарацыйныя, ці тарпяныя распрацоўкі, дасьледчыя станцыі і г. д., батракоў і адзіночак (мэстачковых рабочых) у савгасы, на мэлторпараспрацоўкі, камуны, калектывы і г. д. пад кіраўніцтвам спецыялістых, арганізацыі масавых лекцый і дакладаў на сельска гаспадарчыя тэмы ў сэнсе калектывізацыі, вытворчага каапэраваньня і машынізацыі сельскае гаспадаркі, з прыцягненьнем на гэтыя даклады і лекцыі шырокіх колаў вакольных бядняцка-серадняцкіх груп сялянства.

5. У працы драматычных і харавых гурткоў узяць напрамак на шырокае ўцягненьне ў іх усей рабоча-батрацкай моладзі і сялянскай моладзі, плянавай работы іх па пастаноўцы спэтакляў і сьпеваў, праводзячы гэтую работу ня толькі ў савгасе, а выносячы яе ў акаляючыя вёскі ў мэтах абслугоўваньня шырокіх батрацтва сялянскіх мас.

6. Нізовыя ячэйкі, рабачкомы савгасаў, лясніцтваў, мэлторпараспрацовак, сельрабачкомы павінны сваёй мэтай паставіць — мець у сябе радыё-устаноўку, арганізаваць сыстэматычнае радыё слуханьне нашае радыё-газэты, уцягваючы для слуханьня радыё-перадач шырокія батрацкія і бядняцкія сялянскія масы.

7. Апрача плянавай падрыхтоўкі 2-3 чалавек для паступленьня ў навучальныя ўстановы, кожная нізовая ячэйка павінна дапамагчы рабоча-батрацкай моладзі арганізаваць, дзе не арганізаваны, гурткі самападрыхтоўцы ў навучальныя ўстановы, забясьпечыўшы гурткі патрэбнымі падручнікамі для падрыхтоўкі і прымацаваньня да гурткоў спецыялістых і больш пісьменных таварышоў.

#### б) Па лініі фізвыхаваньня, спорту і ваенізацыі.

1. Тыя нізовыя ячэйкі, дзе не арганізаваны гурткі фізкультуры і Асоавіахіму, павінны гэтыя гурткі арганізаваць. У гурткі фізкультуры і Асоавіахіму ўцягнуць ўсю аб'яднаемую рабоча-батрацкую моладзь і дарослых, як мужчын, так і жанчын. Нізовым ячэйкам за кошт культурфонду абсталяваць пляцоўкі і набыць неабходны інвэнтар і прылады для працы гурткоў. Прыцягнуць для працы ў гуртках дэмабілізаваных камандзіраў і чырвона-армейцаў, пры ўдзеле якіх скласьці пляны працы гурткоў, па якіх і вясьці сыстэматычную працу. Усім нізовым ячэйкам правесьці ўнутры сябе спаборніцтвы па стральбе, футболу і кэглях, апрача таго арганізаваць спаборніцтвы паміж ячэйкамі ўнутры раёну і акруговыя спаборніцтвы. Працу па арганізацыі акруговых і раённых спаборніцтваў павінны правесьці Акраддзяленьні і інструктары. Усім гуртком Асоавіахіму прыняць актыўны ўдзел у арганізаваных Асоавіахімам у працягу лета паходах і манэўрах.

2. Культаддзелу дагаварыцца з Вышэйшым Саветам Фізкультуры і Саветам Асоавіахіму і ў працягу 2 х тыдняў даць на месцы прыкладны плян працы для гурткоў фізкультуры і асоавіахіму. Загатоўць ад імя ЦП значкі для прэмій лепшых фізкультурнікаў і стралкоў у час спаборніцтваў.

3. Рабачкомам больш буйных савгасаў, як від спорту, набыць вэлёсыпэд за сродкі культурфонду, паставіўшы мэтай навучыць усю моладзь езьдзіць на вэлёсыпэдзе.

4. У ва ўсіх савгасах, дзе не арганізаваны піанер-атрады, арганізаваць дзіцячыя гурткі, уцягнуўшы ў іх усіх дзяцей ад 6 да 14 год, даручыўшы кіраўніцтва

гурткамі аднаму з членаў культкамісіі, пажадана камсамольцу, ці камсамольцу, актыўнаму члену гуртку фізкультуры. Вызначыць для ігр дзіцячых гурткоў месцы і абсталяваць іх для заняткаў. У тых савгасах, дзе будуць арганізаваны дзіцячыя ясьлі і пляцоўкі, Акраддзяленьням і рабачкомам прыняць усе меры да арганізацыі навакол гэтых устаноў грамадзкай дзейнасьці жанчын і саміх рабочых, прыцягваючы іх да ўдзелу ў практычнай рабоце па абсталяваньню памяшканьняў, расчыстак пляцовак і г. д., а таксама паступова прыцягваюць рабочых да частковай аплаты каштоўнасьці ўтрыманьня дзіцячых ясьляў (прыблізна ад 50 к. да 1 руб. у месяц за дзіця).

Пэрыядычна папулярызаваць на агульных сходах сярод матак і рабочых сэнс і дасягненьні дзіцячых ясьляў і пляцовак, дэманструючы вынікі працы (якое было дзіця да пляцоўкі і якое стала, пабыўшы ў ясьлях і пляцоўцы).

#### в) Па лініі абслугоўваньня вандроўным тэатрам і кіно.

1. У працягу лета вандроўным тэатрам абслужыць Менскую акругу і ўсе маючыяся на Беларусі значна вялікія сэзонныя работы, дзе ёсьць сцэны. Працу тэатру падпарадкаваць у асноўным абслугоўваньню савгасаў і рабочых сэзоннікаў, забараніўшы наглядаючыся цягу тэатру на мястэчкі. У мэтах абслугоўваньня тэатрам батрацтва, лясной варты і сялянскай моладзі, рабачкомы савгасаў павінны (ведаючыя плян працы тэатру і час пастаноўкі спектаклю ў іх) шырока апаваьсьціць вакольнае батрацтва, лясную варту і вясковую моладзь аб гэтым. Трупэ тэатру пры наведваньні савгасаў правесьці інструктаваньне савгаскіх драматычных і харавых гурткоў, забясьпечыўшы гурткі п'есамі і зборнікам добрых песьняў. Культаддзелу ЦП паклапаціцца аб падшуканьні п'есы з жыцьця камуны, ці калектыву, якой забясьпечыць тэатр для масавых пастацовак на вёсцы.

2. Працу кіно-перасовак пабудоваць так, каб кожная кіно-перасоўка працавала на мясцох ня менш 25 дзён у месяц. Усю працу кіно-перасовак сканцэнтраванаць на абслугоўваньні сэзонніка



(у месцы згуртавання і другіх стаянак і групавання плытоў, мэліарацыйных і тарпяных распрацоўкі), потым на абслугоўваньні батрацтва (дамы батрака), савгаскіх рабочых адзіночак і лясной варты.

3. Акрадзяленьні павінны скласьці плян працы кіно перасовак на ўсё лета, адбіткі якіх даць кожнай нізовай ячэйцы. Культадзелу паклапаціцца аб нармальным забесьпячэньні месц кіно-лентамі праз Белдзяржкіно.

4. На абавязак кіно-мэханікаў ускласьці інструктаваньне па дагляду і карыстаньнем радыё-устаноўкамі тых таварышоў, якія вылучаны для нагляду за радыё-устаноўкамі.

#### г) Па лініі абслугоўваньня сэзоннікаў

1. Апрача паказаных вышэй культурна-масавых мерапрыемстваў (даклады, абслугоўваньне тэатрам, кіно, радыё і г. д.) арганізаваць (на сплаве і мэлтор-параспрацоўках) нармальнае снабжэньне сэзоннікаў газэтай „Беларускі Батрак“ і спэцыяльнай літаратурай, наладзіўшы калектыўную чытку газэты і кніжак.

2. На мэлірацыйных работах і тарпяных распрацоўках арганізаваць і наладзіць нармальны выпуск, ня менш 1 разу ў месяц, насьценнай газэты. Насьценным газэтам прыдаць напрамак высьвятленьня перад шырокай рабочай масай вытворчасці, прапаноў аддзельных таварышоў на вытворчых нарадах, іх выкананьне, быту рабочых і г. д.

3. Для лепшага абслугоўваньня сплаўшчыкаў па Бярэзіне, Дняпру, Сожу, Паўночн. Дзьвіне і Прыпяці, Бабруйскаму, Гомельскаму, Віцебскаму і Мазырскаму Акрадзяленьням саюзу набыць маторныя лодкі, арганізаваць праз іх бесперабойнае абслугоўваньне сплаўшчыкаў газэтай, літаратурай, кіно і радыё. Маторныя лодкі забясьпечыць радыё-устаноўкамі і кіно. Рабочыя сплаўшчыкаў на прыстанях арганізаваць чырвоныя куткі, у якіх мець газэты („Бел. Батрак“), часопісі, бібліятэчку, шашкі, пры кожным чырвоным кутку арганізаваць гурток рабкораў і наладзіць сыстэматычны (не радзей аднаго разу ў месяц) выпуск насьценнай газэты. Насьценную газэту мець і на чырвоных маторных лодках.

#### д) Па лініі спэцыялістых.

1. Акрадзяленьням, а па Менскай акрузе Цэнтральнаму Дому Спэцыялістых забясьпечыць усіх спэцыялістых, выязджаючых на вёску, літаратурай з сваіх бібліятэк.

2. Забясьпечыць усіх спэцыялістых літаратурай па пытаньнях арганізацыі с/г. калектываў, каму, і, арцеляў, малочных, мэліарац. і машынных таварыстваў і г. д.

3. ЦБ і Акруговым сэкцыям арганізаваць экскурсіі спэцыялістых у культурныя, дасьледчыя, вопытныя і ўзорныя ўстановы і прадпрыемствы (савгасы, дасьледчыя станцыі, вопытныя лясніцтвы заводы па пераапрацоўцы с/г. прадуктаў, драўніны і г. д.).

4. Кожны спэцыялісты павінен распрацаваць плян працы па культурнаму абслугоўваньню шырокіх мас сельгаслес-рабочых і сялянства, прыстасаваўшы гэты плян да ўмоў на месцы і прымацаваўшы сябе да культустаноў раёну і бліжэйшых рабачкомаў саюзу.

5. Ворганам саюзу і гаспадарчым ворганам садзейнічаць радыёфікацыі спэцыялістых, працуючых у вёсцы, дапамагаючы ім набыць радыё-прыёмнікі, дабіваючыся ў неабходных выпадках крэдытаваньня іх гаспадарчымі ворганамі і Дзяржшвэймашынай.

6. Скарыстаць у газэце „Бел. Батрак“ для абслугоўваньня кіраваньнем у культ-працы і высьвятленьня ўмоў працы і жыцьця спэцыялістых, арганізаваўшы шырокую сетку карэспандэнтаў і наладзіўшы цесную сувязь паміж бюро сэкцыі і аддзельнымі спэцыялістамі.

7. Прапанаваць усім Акрадзяленьням і нізовым ячэйкам завесьці поўны вучот культмасавай работы (даклады, лекцыі, спэтаклі, кіно-сэансы, колькі арганізавана гурткаў, іх праца, калектыўная чытка газэт, літаратуры, спартоўныя, экскурсіі, паходы і манэўры, забясьпечэньне газэтай сэзонніка, выпуск насьценных газэт і г. д.). Райін-структары павінны адзін раз у 2 месяцы даць зьвесткі ў Акрадзяленьні саюзу, а па Менскай акрузе ў ЦП саюзу, аб ходзе масавай культпрацы. Акрадзяленьням у гэты ж тэрмін даваць зьвесткі ЦП саюзу. Заклікаць ўсіх рабкораў і баткораў высьвятляць гэту працу праз газэту „Бел. Батрак“.

8. Акрадзяленьням, райнструктарам, бюро секцый спецыялістых прыняць усе меры па стварэньню ўмоў і кіраваньню культурна-масавай работай саюзу, дапамагаючы нізовым ячэйкам поўнасьцю ажыццявіць намечаныя мерапрыемствы ў галіне гэтай працы саюзу, усебакова высьвятляючы яе праз друк.

**5. Па пытаньні „Аб арганізацыі курортна-санаторнага лячэньня, дзіцячых ясьляў пляцовак і адпачынку сяброў саюзу“.**

Для ажыццяўленьня п'янавых заданьняў саюзу па пасылцы на курортна-санаторнае лячэньне 150 чл. саюзу, у дамы адпачынку 1000 чл. саюзу і па арганізацыі 35 дзіцячых ясьляў і 50 дзіцячых пляцовак, Прэзыдыум ЦП саюзу пастаўляе:

1) Пасылку чл. саюзу на курортна-санаторнае лячэньне і дамы адпачынку правесьці як па лініі саюзу, так і па лініі за сродкі ворганаў сац. страхаваньня ў такім напрамку, каб у агульнай колькасьці месц для рабочых было забяспечана 80% месц, а для спецыялістых і служачых 20 проц.

2) Арганізацыю дзіцячых ясьляў пляцовак правесьці за сродкі саюзу—з фонду палепшаньня быту і за сродкі ворганаў Наркамаховы Здароўя і Наркамасьветы, арганізаваўшы сумесна 35 дзіцячых ясьляў і пляцовак і аддзельна 15 дзіц. пляцовак.

3) Маючыся на гэтыя мерапрыемствы сродкі, 35 тысяч рублёў з фонду палепшаньня быту, разьмяркаваць па аддзельных відах мерапрыемстваў у наступным парадку:

а) На культурную 40%—14.000 руб.

б) На курортна-санаторнае лячэньне і дамы адпачынку 45,7 проц.—16.000 р., з якіх 6.000 руб. на курортна-санаторнае лячэньне і 10.000 руб. на дамы адпачынку. Пры чым сродкі на дамы адпачынку разьмяркоўваюцца наступным чынам—на дом адпачынку н/саюзу „Воўчкавічы“ 6.000 руб., студэнцтву—1.000 руб. і для акруг--Полацкай, Віцебскай, Магілёўскай, Мазырскай і часткі Гомельскай, якія ня могуць скарыстаць н/дому адпачынку,—3.000 руб.

в) На арганізацыю дзіц. пляцовак і ясьляў 14,3 проц.—5.000 рублёў.

4) Забяспечыць пасылку на курортна-санаторнае лячэньне за сродкі саюзу—фонд палепшаньня быту, 40 чал. рабочых, спецыялістых і служачых і толькі тых вытворчых арганізацый, якія адлічылі сродкі ў фонд п. б., прапарцыянальна сродкам. Астатнія 100 чал. паслаць па лініі і за сродкі страхкасы, выдзеленыя на гэтую мэту сродкі сэкцыямі спецыялістых, за сродкі каштарысных астаткаў Акрадзяленьняў і за ўласныя сродкі саміх чл. саюзу, дапамагаючы апошнім свае часова і ільготна закупіць месцы на курортах і ў санаторыях.

5) Пасылку членаў саюзу ў дамы адпачынку правесьці: праз дом адпачынку н/саюзу „Воўчкавічы“ 500 чал., з іх 300 чал. за сродкі ф. п. б. і 200 чал. за ўласныя сродкі саміх чл. саюзу па сабекаштоўнасьці месц для дому адпачынку, астатнія 500 чал. па лініі кас сац страхаваньня, строга прытлімліваючыся прынцыпу, у часцы груп чл. саюзу, § 1 гэтай пастановы, а таксама прапарцыянальнасьці ліку па аддзельных вытворчых групах і шкодлівасьці.

Устанавіць наступны прынып разьмяркаваньня месц у дамы адпачынку: рабочым усіх вытворчых груп 80 проц., студэнцтву 5 проц. і спецыялістым і служачым 15 проц. Паміж рабочых па аддзельных відах вытворчасьці: а) рабочым савгасаў 25 проц., б) рабочым лясьніцтва 15 процан., в) батракам 15 проц., г) адзіночкам 10 проц., работнікам лесараспрацовак, мэлторпараспрацовак і інш. сэзонным рабочым 15 проц. З агульнай колькасьці месц жанчынам павінна быць прадстаўлена ня менш 20 проц.

б) Дзіцячыя пляцоўкі і ясьлі арганізаваць на пэрыяд з ліпеня па кастрычнік месяц (3 месяцы), адчыненне прыстасаваць к 1-му маю. Дзіцячыя пляцоўкі і ясьлі арганізаваць (сумесных ясьляў і пляцовак і аддзін. пляцовак):

а) У Менскай акрузе 14, аддз. 5

б) У Бабруйскай „ 6, „ 2

в) У Гомельскай „ 3, „ 2

г) У Аршанскай „ 5, „ 2

д) У Магілёўскай „ 2, „ 1

е) У Віцебскай „ 3, „ 1

ж) У Полацкай „ 1, „ 1

з) У Мазырскай „ 1, „ 1

Адпушчаемыя сродкі Наркам Аховы Здароўя з разрахунку на 8 ясьляў, уноў

адчыняемых, па 700 руб. (на 27 ясьляў па 500 руб.) размяркаваць у наступным парадку: Менскай акрузе з разрахунку на 4 ясьляў—2800 руб., Бабруйскай, Аршанскай, Гомельскай і Віцебскай з разрахунку па 1 ясьлях па 700 рублёў.

7) Месцы ў дамы адпачынку за сродкі палепшання быту размяркаваць наступным парадкам:

а) Менскай акрузе	80	месц
б) Бабруйскай „	40	„
в) Гомельскай „	35	„
г) Аршанскай „	30	„
д) Віцебскай „	25	„
е) Магілёўскай „	25	„
ж) Полацкай „	15	„
з) Мазырскай „	25	„
і) Студэнтам „	40	„

8) Курортныя месцы за сродкі ф. п. б. па акругах размяркаваць па прынцыпу аднаго месца на 100 членаў саюзу:

а) Менскай акрузе	15	месц
б) Бабруйскай „	8	„
в) Гомельскай „	6	„
г) Аршанскай „	5	„
д) Віцебскай „	4	„
е) Магілёўскай „	4	„
ж) Полацкай „	3	„
з) Мазырскай „	5	„

Разам . . . 50 месц.

З агульнай колькасці гэтых месц выдзеліць студэнцтву 2 месцы.

9) Акрадзяленьні, упаўнаважаныя па Менакрузе і рабачкомы павінны:

Па лініі пасылкі чл. саюзу на курорты і дамы адпачынку дабіцца большага прадстаўленьня месц на курорты з боку страхкас. На курортна-санаторнае лячэньне пасылаць толькі хворых, правяраных курортна-адборачнымі камісіямі, строга прытрымоўваючыся прынцыпу 80 проц. рабочых і 15 служачых і спэцыялістых і 5 проц. студэнтам.

Скарбніку ЦП сваечасова закупіць месцы на курорты і да 15/IV выслаць на месцы.

Даручыць АТЭ сумесна з Белсельтрэстам і Лясной Групаў НКЗБ выявіць у савгасах і лясніцтвах памяшканьні, якія здаюцца як дачы, прыстасаваць іх для адпачынку членаў н/саюзу і спэцыялістых з сем'ямі, цвёрда ўстанавіўшы таксы аплаты за памяшканьні памесячна.

Аб умовах карыстаньня такімі дачамі шырока апавясьціць членаў саюзу.

Дом Адпачынку саюзу „Воўчавічы“ адчыніць на 3 м-цы з 1/VI па 1/IX.

Па лініі арганізацыі дзіцячых пляцовак і ясьляў: да 15/IV цвёрда ўстанавіць месцы, дзе павінны быць арганізаваны ясьлі і пляцоўкі. Скарбніку і Культаддзелу ЦП да 1/IV устанавіць адпушчаемыя на гэтую мэту сродкі па лініі НКАЗ і НКАсьветы і да 15/IV, сумесна з сродкамі ф. п. б., размяркаваць іх па акругах.

#### 6. Па пытаньні „Аб палепшаньні фінансавай рэботы і фінсправаздачнасьці“.

Дзеля таго, каб забясьпечыць поўнае і бесперабойнае выкананьне ўсіх мерапрыемстваў, прадугледжаных плянамі ЦП, Акрадзяленьняў і рабачкомаў на 1929 г., прапанаваць усім саюзным арганізацыям прыняць самыя рашучыя меры да выкананьня даходнае часткі зацверджаных каштарыстаў, устанавленьня жорсткае каштарыснае дысцыпліны і палепшаньня грашовае справаздачнасьці шляхам абавязковага і безадкладнага правядзеньня наступных мерапрыемстваў:

1. Наладзіць сваечасовы і поўны збор членскіх узносаў, зьвярнуўшы асаблівую ўвагу на поўны вучот фактычнага заробтку паасобных катэгорый членаў саюзу.

2. Пры зборы членскіх узносаў неабходна ўлічваць наступнае:

а) Спэцыялісты, апрача асноўнае стаўкі, павінны плаціць узносы і за сумы, атрымоўваемыя за перавыпрацоўку норм на грузкі (каморнікі, мэліаратары, лесаўпарадкавацелі, ляснічыя за ўдзел у лесараспрацоўках).

б) З адміністрацыйна тэхнічнага пэрсаналу лесараспрацовак, торпараспрацовак і інш., апрача асноўнае стаўкі ўзьнімаць узносы і за атрымоўваемую на грузку.

в) З ляснікоў, аб'ездчыкоў, дзелаводаў лясніцтва, апрача асноўнае стаўкі, ўзьнімаць узносы з часткі зарплаты, атрымоўваемай за ўдзел у лесараспрацоўках, за работу па адводу лесасек і іншыя рэботы, аплачваемыя падзённа, альбо з-дзельна.

г) Студэнты за час вытворчае практыкі, а таксама працуючыя часова, або стала ў установах, або прадпрыемствах, павінны плаціць 2% ад атрымоўваемай зарплаты. Студэнты стэпэндцыянты, якія нідзе не працуюць, плацяць 1%.

д) З батракоў і грамадзкіх пастухоў узьнімаць членскія ўзносы толькі з зарплаты, атрымліваемай імі на рукі (грошы, прадукты). З харчоў батрака і харчаваньня па гадоўцы пастуха, ці падпаса, членскія ўзносы ня ўзьнімаюцца.

е) Наладзіць поўны вучот фактычнага заробтку лесарубаў, сплаўшчыкаў, рабочых тарпяных і мэліарацыйных распрацовак, батракоў, пастухоў і падзённых рабочых у савгасах, бо зарплата гэтых груп найбольш недаўлічваецца пры зборы ўзносаў.

ж) Працэнтныя налічэньні на культпрацу і аргпрацу па прадагаворах на батрацтва, працуючае ў сялян і грамадзкіх пастухоў устанавіць: а) па прадагаворах на батракоў, працуючых у сярэдняка-бедняцкіх гаспадарках, і на грамадзкіх пастухоў 2%, б) па дагаворах на батракоў, працуючых у заможных гаспадарках і кулацкіх, ад 3-4%, але ня звыш 4%.

з) Рабачкомам, Акраддзяленьням і ЦП саюзу завясьці вучот плацельшчыкаў членскіх узносаў і саміх узносаў у такім напрамку, каб кожная нізовая ячэйка, Акраддзяленьне і ЦП папярэдне ведалі больш дэтальна колькі па таму ці іншаму рабачкому, камслужу, акраддзяленьню павінна паступіць членскіх узносаў за месяц і колькі паступіла, што дасьць магчымасьць нізовай ячэйцы і вышэйшаму прафворгану сваечасова прымаць меры ў выпадках несваечасовага ўнясення членскіх узносаў. Увясьці ў каштарысы рабачкомаў як у прыбытковую, так і ў выдатковую частку — артыкул членскіх узносаў.

4. У мэтах шырокай грашовай справаздачнасьці саюзных органаў перад членамі саюзу, катэгорычна прапанаваць усім рабачкомам, сельрабачкомам і камслужам рэгулярна кожны месяц вывешваць насыценную справаздачнасьць з сьпіскам неплацельшчыкаў, што зьявіцца лепшым штуршком сваечасовага ўнясення членскіх узносаў.

5. Рабачкомы, сельрабачкомы, мясцкомы і прафупаўнаважаныя абавязкова на працягу аднаго тыдню з дня выплаты зарплаты павінны цалкам сабраць і перавесці членскія ўзносы ў Акраддзяленьні, а па Менскай акрузе ў ЦП саюзу, і пільна сачыць за тым, каб не дапушчаць запазычнасьці па ўзносах з боку членаў саюзу.

6. У поўнай меры выкарыстоўваць пункт 22 статуту саюзу аб тым, што члены саюзу, якія бяз уважлівых прычын не плацілі ўзносаў на працягу трох месяцаў, лічуцца мэханічна выбыўшымі з саюзу. Членскія кніжкі ад неакуратных плацельшчыкаў павінны безадкладна забірацца, а членскія ўзносы могуць быць прыняты толькі па пастанове рабачкому.

7. Райінструктары пры кожным наведваньні рабачкомаў у абавязковым парадку павінны правераць сваечасовасьць збору і пераводу ўзносаў у вышэйшай арганізацыі.

8. Абавязаць Акраддзяленьні, а па Менскай акрузе Скарбніка ЦП, правесці да 1/V-г. г. сапраўдную запазычнасьць рабачкомаў на мясцох, шляхам запэтрабаваньня ад рабачкомаў прадьяўленьня астачы марак, а таксама ўстанавіць цвёрды парадак забесьпячэньня рабачкомаў маркамі.

9. Абавязаць Акруговыя Праўленьні штомесячна не пазьней 15-га чысла пераводзіць у ЦП за мінулы месяц роўнымі часткамі бюджэтныя астачы пералічэньні ЦСПСБ, фонд студэнтаў і стач. фонд. Бухгальтэрыі ЦП арганізаваць кантроль за сваечасовасьцю паступленьня бюджэтных астаткаў з Акраддзяленьняў.

10. Не дапушчаць і не дазваляць ніводнага звышкштарыснага выдатку. Усім саюзным ворганам і рэўкамісіям устанавіць сыстэматычны кантроль за выкананьнем каштарысаў як у даходнай, так і ў расходнай часцы. Катэгорычна забараніць санкцыянаваць звышкштарысныя выдаткі. Усялякі звышкштарысны выдатак павінен адносіцца за рахунак асобы, дазволіўшае або зрабіўшае гэты выдатак.

11. Абавязаць скарбніка ЦП штомесячна не пазьней 20-га чысла, пераводзіць ЦК саюзу і ЦСПСБ адпаведныя сумы, зацьверджаныя па каштарысу ЦП саюзу.

12. Усім саюзным арганізацыям цэвёрга прытрымоўваць тэрмінаў, устаноўленых для складання фінсправаздач і палепшыць тэхнічнае складаньне іх, не дапушчаючы ніякае блытаніны ў паасобных фондах і артыкулах.

13. Раба комам і прафупаўнаважным прыняць меры да поўчага і свае часовага ўзысканьня  $\frac{0}{000}$  налічэньняў ад прадпрыемстваў і прасобных наймальнікаў.

14. Акруговым Праўленьням, а па ЦП—адказнаму Скарбніку, супольна з рэўкамісіямі, пераглядзець да 15/IV усе асабовыя рахункі падсправаздачных асоб і прыняць меры да поўнага ўзысканьня, або пагашэньня сум, атрыманых падсправаздачнымі асобамі і ўстановамі. Без справаздачы за раней скарыстаныя авансы, ня выдаваць новых амансаў. Катэгорычна забараніць узаемазваротныя выдачы. У выпадках такіх выдач утрымоўваць выданую суму з асоб, утварыўшых выдачу.

15. Рэвізійныя камісіі павінны сьстэматычна ўтвараць рэвізіі: у рабачко-

мах ня менш аднае рэвізіі ў месяц, у Акрадзяленьнях—ня менш 4 рэвізіі угод.

Райінструктарам пры наведваньні рабачкомаў абавязкова інструктаваць рэўкамісіі і дапамагаць ім у рабоце. У выпадках бяздзейнасьці рэўкамісіі, прымаць меры ўзьдзейнічаньня аж да роспуску камісіі і выбару новых

У выпадках растрат саюзных сродкаў, разам з растратчыкамі абавязкова прыцягваць да адказнасьці і рэўкамісіі за нядбайныя адносіны да работы.

16. Рабачкомам, Акрпраўленьням і рэўкамісіям абгаварыць гэту пастанову на сваіх пасяджэньнях і прыняць захады да выкананьня гэтае пастановы.

17. Абавязаць рэўкамісіі да 1-V праверыць як саюзныя ворганы выконваюць гэту пастанову і вынікі праверкі паведаміцьвышэйшэйшачаму саюзнаму воргану.

18. Даручыць т. Хвашчу ўсебакова асьвятліць праз газэту „Беларускі Батрак“ становішча фінансаваяе работы і фінсправаздачнасьці па н/саюзу ў Гомельскай акрузе.

## Б. Дэрэктывы ЦП

### Да ўсіх сельгаслесрабочых і батрацтва.

#### Аб сьвяткаваньні 1-га мая.

1. Гісторыю першага мая, як гісторыю рэвалюцыйнай барацьбы рабочае клясы ўсяго сьвету з капіталістамі і іх урадам і як сьвята міжнароднай, інтэрнацыянальнай салідарнасьці рабочых і сялян у працягу ўжо 40 год, мы, сельгаслесрабочыя і батрацтва, добра ведаем.

2. У капіталістычных краінах—гэта дзень абгляду пралетарыятам сваіх сіл у барацьбе за палітычныя і эканамічныя правы, дзень масавай дэманстрацыі сваіх запатрабаваньняў перад капіталістычна-фашыцкай зграяй.

3. У нас—СССР—краіне рабочых і сялян—дзень абгляду сваёй працы на фронце сацыялістычнага будаўніцтва. Дзень паказу сваіх дасягненьняў і ўскрыцьця сваіх недахопаў. Дзень інтэрнацыянальнай салідарнасьці пралетарыяту і працоўнага сялянства. Сьвята, якое ўжо падмяніла і павінна поўнасьцю падмяніць сьвяты рэлігійнага дурману—Вялікдзень і інш.

4. Першае мая ў гэтым годзе як раз саўпадае ў 10-ці гадовым юбілеям Камінтэрну, гэта значыць з момантам, калі пад кіраўніцтвам т. ЛЕНІНА 10 год таму назад арганізаваны III-ці Камуністычны Інтэрнацыянал—Інтэрнацыянал барацьбы за поўнае вызваленьне працоўных усіх краін ад капіталу праз сусьветную рэвалюцыю.

5. Намі—сельгаслесрабочымі і батрацтвам, як і ўсім пралетарыятам Беларусі, сьвята першае мая павінна быць праведзена пад лёзунгамі:

а) Абгляду нашага ўдзелу ў сацыялістычным будаўніцтве нашае краіны,

б) Абгляду нашага ўплыву на палітычна-культурнае жыцьцё вёскі.

в) Абгляду нашае працы па культурна-палітычнаму выхаваньню сельгаслесрабочых і батрацтва.

6. Адгэтуль—дзень першага мая ў гэтым годзе павінен быць пачынам вытворчага спаборніцтва па сацыялістычнаму будаўніцтву паміж нашымі савга-

самі за падвышэнне ўраджайнасці, лясніцтвамі, рабочымі мэліарацыйных і тарпяных распрацовак. Першае мая павінна быць днём аб'явы ўсеагульнага спаборніцтва.

7. Першага мая — сельгаслесрабочыя і батрацтва павінны аб'явіць рашучую барацьбу маючаму значнае месца ў вёсцы і да гэтага часу антысэмітызму і яго насіцелям — ворагам рабочых і працоўнага сялянства, паставіўшы асноўнай сваёй задачай інтэрнацыянальнае выхаванне адсталых груп сельгаслесрабочых, батрацтва і працоўнага сялянства.

8. Першага мая мы павінны падагуліць нашу культурна-асветную працу ў ваўсіх яе галінах.

9. Практычна — рабачкомы савгасаў павінны да 1-га мая падагуліць працу савгасаў у падрыхтоўцы да вясеньняй пасейнай кампаніі і тую дапамогу, якую яны зрабілі акаляючаму сялянству.

10. Усім рабачкомам падагуліць нашу работу за апошнія гады ў ваўсіх яе галінах, як та:

а) Што мы зрабілі па зьнішчэнню няпісьменнасці і малапісьменнасці сярод сельгаслесрабочых і батрацтва.

б) Як працавалі нашы культустановы, клюбы, чырвоныя куткі, куткі батрака і розныя гурткі ў іх і г. д.

в) Колькі мы паслалі сельгаслесрабочых і батракоў у навучальныя ўстановы.

г) Колькі мы далі сельгаслесрабочых і батракоў у нашы саветы і іх праца за першыя месяцы.

Колькі мы заключылі дагавораў на батрацтва і грамадзкіх пастухоў і чаго мы практычна дабіліся па падвышэнню ім зарплаты ў параўнанні з мінулым годам, і г. д.

Усё гэта асьвятліць у насыценных газэтах, якія абавязкова падрыхтаваць і выпусціць да першага мая.

Старшыня ЦП саюзу сельгаслесрабочых **Вайтэнкаў**

Нам. заг. культаддзелу ЦП **Маслава**

**Аб скарыстанні на прафпрацы скончых прафкурсы і раённых работнікаў.**

1) Для ўзмацнення прафсаюзнае работы нізовых ячэяк ЦП саюзу праз прафэсыянальныя курсы ў працягу апошніх 2-х год рыхтуе прафработнікаў. За

11. Усе нізавыя ячэйкі, дзе ёсць клюбы, чырвоныя куткі, куткі батрака, павінны падрыхтаваць іх для правядзення ў іх свята, падрыхтаваўшы пастаноўку спэтакляў, харавых сьпеваў, веча-роў з рознымі масавымі гульнямі і г. д.

12. З 25-га па 30-га красавіка правесці вечары гутарак і групавой чыткі кніжак па гісторыі 1-га мая, запрасіўшы акаляючае батрацтва і сялянства на гэтыя вечары.

13. Падрыхтаваць радыё-устаноўкі і арганізаваць масавае радыё-слуханне сумесна з акаляючай бедняцка-серад-няцкай і сялянскай моладзьдзю.

14. 30-га красавіка напярэданыя свята правесці агульныя сходы, на якіх паставіць адно пытаньне — „нашы дасягненні к 10-й гадавіне Камінтэрну і нашы далейшыя задачы (5-ці годка) па сацыялістычнаму будаўніцтву“, зрабіўшы кароткую інфармацыю аб тым, як свята-куецца першае мая ў нас і як у капіталістычных краінах.

15. На агульных сходах тых нізовых ячэяк, дзе ёсць лікпункты і дзе на-мечана арганізаваць дзетаслі і пляцоўкі, зрабіць урачысты выпуск ліквідаваўшых няпісьменнасць і адчыненне ясьляў і пляцовак.

16. У дзень першага мая там дзе будуць арганізаваны дэманстрацыі, прыняць у іх удзел, а дзе магчыма арганізаваць дэманстрацыі па сваёй ініцыятыве. Вечарам арганізаваць спэтаклі, сьпевы, масавыя гульні і г. д.

17. У савгасах на агульных сходах высунуць пытаньне аб неабходнасці аб'яўленьня рэлігійнага Велікадню працоўным днём.

18. Па акруговых гарадох і мястэчках правядзеньне свята першага мая ўвязаць з агульным плянам святаванья.

гэты час перападрыхтавана і падрыхтавана 213 чал., з іх 100 батракоў.

2) Нягледзячы на тое, што нізавыя ячэйкі нашага саюзу працуюць яшчэ слаба, што саюз траціць шмат сродкаў на падрыхтоўку прафработнікаў, Акрад-

дзяленьні саюзу да гэтага часу не скарысталі поўнасьцю ўсіх тых таварышоў, якія скончылі прафкурсы і наогул ня сочуць за належным падборам прафработнікаў для нізовых ячэяк саюзу з таварышоў, якія ўжо маюць практыку саюзнае работы.

3) Пры пераходзе на сыстэму райінструктароў, Акраддзяленьні таксама не скарысталі як належыць быўшых старшынь і другіх работнікаў райкомаў, якіх трэба было скарыстаць райінструктарамі, вылучыць на савецкую і гаспадарчую працу, ці на ўзмацненьне нізовых прафячэяк.

Для зьнішчэньня паказаных ненармальнасьцяў Акраддзяленьням і райінструктарам саюзу трэба:

1) Тэрмінова ўзяць на вучот усіх курсантаў, быўшых раённых і рабачкомаўскіх работнікаў, якія зараз не працуюць на прафрабоце. Лепшых з іх і

жадаючых працаваць на саюзнай рабоце, зараз жа скарыстаць на працу ў сельрабачкомах, рабачкомах сэзонных работ і райінструктарамі.

2) Усіх астатніх занясьці ў сьпісы рэзэрву вылучэнцаў на савецкую, гаспадарчую і інш. адказную працу, прыняўшы ўсе патрэбныя меры для тэрміновага вылучэньня іх.

3) Моцных і з вялікім вопытам прафработнікаў скарыстаць на працы ў рабачкомах мэліарацыйных, тарпяных распрацовак і сплаву ў якасьці старшынь, забясьпечыўшы зарплату ім ня ніжэй як райінструктарам, а ў патрэбных выпадках—у больш буйных рабачкомах у залежнасьці ад каштарысаў да 100-120 р. у месяц, гарантыраваўшы ім пасья сканчэньня сэзонных работ атрымаць сталую работу.

Аб прынятых Вамі мерапрыемствах па гэтаму пытаньню паведаміць ЦП саюзу да 16-га мая г. г.

**Старшыня ЦП Саюзу Сельгаслесрабочых Вайтэнкаў**

**Сэкратар ЦП Шчэмялёва**

#### **Аб фонду беспрацоўных**

Згодна ўказаньня ЦП у бюлетені № 5, каштарысы па фонду беспрацоўных на красавік, травень і чэрвень г. г. павінны быць прысланы нізовымі ячэйкамі (рабачкомам, с/рабачкомам і інш.) у Акраддзяленьні, а рабачкомам Менскай акругі—у ЦП саюзу, не пазьней 10 га красавіка г. г.

Між тым, да гэтага часу, вельмі малая колькасьць нізовых ворганаў саюзу прыслалі свае каштарысы.

**Старшыня ЦП Вайтэнкаў**

**Скарбнік ЦП Аскерка**

#### **Аб абгаварэньні калдагавораў на лесарубаў па лесараспрацоўках.**

1. У сувязі з сканчэньнем работ на лесараспрацоўках, ЦП саюзу Сельгаслесрабочых прапануе ўсім Акраддзяленьням, райінструктарам і рабачкомам лесарубаў і сплаўшчыкаў шырока абгаварыць на агульных сходах лесарубаў пытаньне „аб выканананьні гаспадарчымі органамі існуючых калдагавораў на

ЦП саюзу прадугледжвае ў несвае-часовай прысылцы каштарысаў ня чуткія адносіны да патрэб беспрацоўных, бо без каштарысу ЦП саюзу ня можа адпушчаць сродкі для дапамогі беспрацоўным.

А пагэтаму ЦП саюзу папярэдзвае, што тыя саюзныя ячэйкі, якія ня прышлюць каштарысы па фонду беспрацоўных да 20/IV-г. г. пазбаўляюцца права на скарыстоўваньне фонду беспрацоўных на месцы і ніякой датацыі ад ЦП саюзу не атрымаюць.

лесарубаў“, праз заслухоўваньне на сходах докладаў гаспадарчых органаў. А таксама абгаварыць прапановы да калдагавору на 1929/30 апэрацыйны год, маючы на ўвазе то, што до часу заключэньня калдагавораў рабочыя яшчэ ня будуць працаваць, і абгаварыць прапановы пры шырокім удзеле лесарубаў ня будзе магчымасьцяў.

Увесь матар'ял пасья падагулівань-

ня і абгаварэння на пасяджэннях ра-  
бачкомаў і Акрадзяленьняў прыслаць у  
ЦП саюзу, але не пазьней 1-га чэрвеня г.г.

2. Дагаварыцца з гаспадарчымі ор-  
ганамі на мясцох аб пасылцы арганіза-  
ваных лесарубаў, адзіночак і батракоў—  
членаў саюзу на работы па падсочцы і  
лесакультурныя работы ў лясьніцтвах.

3. У шэрагу месц вартаўнікі лясоў  
мясцовага значэння не ахоплены прац-

дагаворамі і большасьць з іх сяляне ў  
той час, калі на мясцох маецца значны  
лік беспрацоўнага батрацтва. Для зьніш-  
чэння такой ненармальнасьці ЦП саю-  
зу прапануе зараз жа прыступіць да вы-  
лучэння беспрацоўных членаў саюзу  
батракоў на пасады лясьнікоў лясоў  
мясцовага значэння, заключыўшы на  
іх працдагаворы, дабіваючыся ім зар-  
платы ня менш, як лясьнікам, лясьніц-  
ваў дзяржаўных лясоў.

Заг. АТЭ ЦП Саюзу Горагляд.

**Выдавецтва ЦП Саюзу  
Сельгаслесрабочых БССР.**

Адказны рэдактар—Вайтэнкаў.  
Намеснік яго: Аскерка, Юшкевіч.